

СЁННЯ

Месяц


Маладзік 3 лістапада.
Месяц у сусор'і Шалая.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	8.08	17.38	9.30
Віцебск	8.01	17.24	9.23
Магілёў	7.58	17.28	9.30
Гомель	7.51	17.29	9.38
Гродна	8.22	17.53	9.31
Брэст	8.18	17.58	9.40

Імяніны

Пр. Златы, Андрэя, Іосіфа, Лукі, Сяргея, Юльяна.
К. Антаніны, Аўгуста, Вольфганга, Лукі, Сатурніна, Урбана.

ЗАЎТРА



Крыніца: Андрей МИХАЙЛАУ.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЖЫ

Павярталі: Бранявіцкая, Пугачова, Рыжика, Маракас, Аск, Паром, Аста, Цукерка, Пан, Лінза, Яшма, Азамат, Вук-Трыа, Агата, Арэлі, Тырана, Заран, Кракі, Язда, Міна, Барона, Мінор, Фўтра, Ромб, Рампа, Сук, Пўск, Каня, Шўкшыцы, Авёс, Памір, Кіно, Ёном, Арбакайта.

Том, Сabor, Аўчыня, Авар, Макрама.

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ Ў ЛІСТАПАДЗЕ

2, субота, 14.30 – 20.30
3, нядзеля, 20.30 – 24.00
4, панядзелак, 6.30 – 22.00
5, аўторак, 19.00 – 24.00
6, серада, 0.00 – 23.00
8, пятніца, 9.30 – 24.00
10, нядзеля, 8.00 – 24.00
11, панядзелак, 0.00 – 4.30
12, аўторак, 16.30 – 24.00
13, серада, 0.00 – 9.30
14, чацвер, 22.30 – 24.00
15, пятніца, 0.00 – 17.00
17, нядзеля, 17.00 – 24.00
20, серада, 0.00 – 13.30
22, пятніца, 9.00 – 24.00
24, нядзеля, 11.00 – 24.00
25, панядзелак, 0.00 – 14.00
27, серада, 14.00 – 23.00
29, пятніца, 13.00 – 24.00
30, субота, 0.00 – 6.00

УСМІХНЕМСЯ

Калі мужчына застаецца дома адзін, яго халадзільнік набірае да 300 праглядаў за вечар.

— Сардэчна запрашаем у наш магазін! Чым я магу вам дапамагчы?
— Калі ласка, адганяйце ад мяне астатніх кансультантаў.

Калі вы можаце спакойна сказаць раніцай «Давай адкладзем секс на вечар», значыць, вы — жанчына.

Муж купвае дзіця, крычыць з ваннай:
— Каця, ён есць пену!
Праз пару хвілін:
— Каця, яна рэальна смачная!

Цыганскі пацалунак — гэта калі знікае не толькі кашалёк, але і залатыя зубы таксама...

Увага! Трымайцеся парамі! Сочым за сваім напарнікам!!!

Увага! Наперадзе небяспечная тэрыторыя!!!

Сёння сусветная грамадская адзначае Дзень Чорнага мора.

У гэты дзень у 1996 годзе шэсць прычарнаморскіх краін — Балгарыя, Румынія, Турцыя, Грузія, Расія і Украіна — падпісалі стратэгічны план дзеянняў па рэабілітацыі і абароне Чорнага мора. Ён прадугледжвае практычныя крокі, накіраваныя на аднаўленне і захаванне наваколлага асяроддзя Чорнага мора. Мерапрыемствы з нагоды Дня Чорнага мора закліканы нагадаць усім пра каштоўнасць эксістэмы мора для цяперашніх і будучых пакаленняў.

1793 год — 220 гадоў з дня нараджэння (горад Шчучын) Ануфрыя Петрашкевіча, беларускага і польскага паэта, маістра філасофіі. У 1822-1824 г. працаваў у архіве Радзівілаў у Вільні. Адзін з заснавальнікаў таварыства філаматаў. У «Віленскім штотдзённіку» публікаваў сентыментальныя вершы і гістарычныя разважаны ў духу рамантызму. Аўтар вершаванай фальклорна-этнаграфічнай замалёўкі «Ідылія Купала», заснаванай на беларускіх народных вераваннях і абрадах. Збіраў матэрыялы таварыства філаматаў. Сябраваў з Янам Чачотам, падтрымліваў сувязі з Адамам Міцкевічам. Памёр у 1863 годзе.

1925 год — пайшоў з жыцця старшыня Рэўваенсавета СССР і наркам па ваенных і марскіх справах Міхаіл Фрунзэ. У 20-гадовым узросце Фрунзэ быў асудзаны царскімі ўладамі да смяротнага пакарання за рэвалюцыйную дзейнасць, але пасля яго памілавалі. А ў сорок гадоў Фрунзэ, па усёй верагоднасці, забілі на аперацыйным стале паплечнікі па гэтай самай рэвалюцыйнай дзейнасці. На пахаванні Міхаіла Васільевіча Сталін сказаў: «Можа, так і трэба, каб старыя таварышы так лёгка і проста сыходзілі ў магілу...» Гісторыю знішчэння Фрунзэ, так, як ён яе бачыў, распавёў, не называючы імёнаў, пісьменнік Барыс Пільняк у «Аповесці непагашанай поўні». І за гэта таксама паплаціўся жыццём. Асірацелых дзяцей Міхаіла Фрунзэ, Цімура і Таццяну, усынавіў Клімент Варашылаў.

1936 год — нарадзіўся (вёска Папаротнае Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці) Уладзімір Васільевіч Бабкоў, беларускі вучоны ў галіне вылічальнай матэматыкі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Аўтар навуковых прац па вылічальных метадах вырашэння звычайных дыферэнцыяльных ураўненняў. Распрацаваў прыярытэты падыход да пабудовы многэтапных вылічальных алгарытмаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

Было сказана Кузьма ЧОРНЫ, пісьменнік, перакладчык, публіцыст:
«Хто ведае, чым падтрымліваецца існаванне некаторых глухіх дарог, на якіх мала хто калі ездзіць і якіх ніколі ніхто не правіць і не глядзіць. Але вельмі можа быць, што такая дарога больш бачыла на сабе чалавечага ўтрапання, чым крэпкі шлях».